

## ГРАМАДЗКАЕ ЖЫЦЬЦЕ і МАСТАЦТВА

### Беларускі Народны Тэатр у Рызе

24 сакавіка ў фабрычным районе г. Рыгі, на так званай Чырвонай Дзьвіне па Сымонаўскай вуліцы № 16, адкрыўся Беларускі Народны Тэатр.

Адкрыцце Беларускага Тэатру ў Рызе з'яўляецца новым, вельмі важным дасягненнем беларускае нацыянальнае меншасці ў Латвіі. Да адкрыцця свайго сталага тэатру, латвійскія беларусы рыхтаваліся ўжо даўно, але толькі ў гэтым годзе здолелі паставіць гэтую справу на надежны грунт.

Першая спроба залажыць сталы беларускі тэатр ў Латвіі была зроблена яшчэ ў 1921 годзе. Высілкамі гр. гр. К. Езавітава і І. Дварчаніна была арганізавана вандроўная беларуская трупа, якая, пад кіраўніцтвам рэжысёра С. Заліўскага, з вялікім посьпехам паставіла шэраг беларускіх спектакляў у Дзьвінску, Рэжицы, Краслаўцы і Бароўцы, выклікаючы ўсюль зацікаўленыне да беларускага мастацтва і ўзбуджаючы ся род беларускае меншасці нацыянальную съядомасць. Аднак адсутнасць якое колечы дапамогі і вялікія выдаткі на раз'езды, якія рабіліся часта-густа коньмі на вялікую адлегласць, спынілі працу вандроўнае трупы, а рэжысёр яе С. Заліўскі і большасць артыстаў выехалі на вёску, дзе яны атрымалі пасады вучыцялёў у беларускіх пачатковых школах.



Першая вандроўная беларуская трупа ў Латвіі, працаваўшая ў 1921 годзе пры Т-ве „Бацькаўшчына“ ў Дзьвінску.

Падобная ситуация складалася і ў Беларусі, дзе беларускія артысты, якія не маглі атрымліваць працу ў роднай краіне, вынуждены былі пераездаць за мяжу, дзе ўтворылі беларускія трупы ў Рызе, Вільні, Ковене, Гродна, Бресте, Мінску і іншых гарадах.

З пачатку 1922 году ў Дзьвінску, з ініцыятывы гр. гр. Э. Будзько і К. Езавітава ды пад рэжысурай маладога, энэргійнага артысты Я. Камаржынскага, арганізуеца і рэгулярна працуе новая беларуская трупа, якая ладзіць свае спектаклі ў мястовым клюбе, ў зале латгальскага клубу „Сауле“, у клюбе чыгуначнікаў і інш, ды,

нарэшті адваражваеца ўзнавіць спробы вандроўнае трупы і выязжае ў Прыдруйшчыну, Ізабеліншчыну і іншыя беларускія гміны Латгаліі. Але і гэта другая беларуская трупа працавала толькі адзін год. Кадры яе складаліся з слухачоў Беларускіх Аднагадовых Настаўніцкіх Курсаў у Дзьвінску, а таму



Вандроўны гурток другой беларускай трупы, працаўшай ў 1922 годзе ў Дзьвінску і правінцыі.

увосені 1922 году, калі скончыўшыя курсы артысты і сам рэжысёр Я. Камаржынскі атрымалі вучыцельскую пасаду, уся трупа раз'ехалася па школах.

З аткрыццем з пачатку 1922-23 навучальнага году ў Дзьвінску і Люцыне беларускіх гімназіяў і з разьвіццём беларускае школьнага працы ў Латгальскай правінцыі, беларуская тэатральная праца вельмі пашыраецца. Наўзор вандроўнае і Дзьвінскае трупы, па вёсках паўстаюць гурткі аматараў, якія, пад кірауніцтвам беларускіх вучыцялёў, былых удзельнікаў абодвух Дзьвінскіх тэатральных беларускіх труп, робяць шматлічныя пастаўнёўкі ў вясковых беларускіх школах. У гэтай працы прыймае ўдзел ужо значны лік выдатных беларускіх сіл і выяўляюцца новыя сілы з ліку вяскове моладзі. З працаўнікоў 1923 і 1924 гадоў асабліва трэба адметіць, апрача ўжо ўспамінаных грамадзян, працу грамадзянкі П. Мядзіолкі, якая кіравала драматычнаю дружыну Дзьвінскае Беларуское Гімназіі,



Драматычны гурток пры Краслаўскім Т-ве «Бацькаўшчына», які працаў у 1922 і 1923 гадох у Краслаўцы.

грамадзяніна С. Казэкі, які кіраваў працу драматычнае дружыны Люцынскае Беларускае гімназіі, вясковага настаўніка М. Талеркі, які ладзіў пастаноўкі з вучнямі сваей Шнёкаўскай школы ды з бальбінаўскай моладзьзю ў Бальбінове, Пустыне і Прыдруйшчыне, вучыцеля Д. Казлоўскага, які арганізаваў беларускія спектаклі ў Краслаўцы, а таксама працу грамадзян Н. Пінскай, Л. Клагіш і М. Дзямідава, якія ладзілі беларускія спектаклі ў г. Рызе.



Драматычная дружына і хор Дзівінскае Беларускае Гімназіі,  
якія выяўлялі асабліва энэргійную працу ў 1923 і 1924 гадох пад  
кіраўніцтвам гр. П. Мядзюлкі.

Ужо з пачатку 1924 году сярод беларускага грамадзянства ў Латвіі пачаўся рух за стварэнне асобнага тэатральнага беларускага таварыства, якое ўзяло-б на сябе аб'яднанье ўсіх тэатральных пачынанняў беларускае меншасці і наладзіла-бы сіраву арганізацыі сталага беларускага тэатру, забяспечыўшы яму палежныя сродкі на працу.

На вялікі жаль, арганізацыя беларускага тэатральнага таварыства не змагла адбыцца ні ў 1924-ым, ні ў 1925-ым ні ў 1926-ым гадох, бо знамяніты „Беларускі працэс“, які цягнуўся з сярэдзіны 1924 па сярэдзіну 1925 году, на цэлых два гады спыніў нямаль усе праівы беларускага грамадзкага жыцця ў Латвіі. Аматарскія пастаноўкі, зразумела адбываліся, але арганізацыя сталага тэатру затармазілася на значны час.



Драматычны гурток Люцынскае Беларускае Гімназіі,  
які ладзіў пастаноўкі ў 1923 і 1924 гадох у Люцыні і  
на вёсках Люцыншчыны.

Толькі ў 1927 годзе залажылася нарэшті „Беларускае Тэатральнае Таварыства ў Латвіі“, якое, здабылася на дзе-якія грошовыя сродкі, арганізавала ў Дзівінску і Рызе студзійныя заняткі для

аматараў, пад кіраўніцтвам выдатных артыстаў латыскіх тэатраў і гэткім чынам за год сваей працы, падрыхтавала грунт для закладзін сталых беларускіх тэатраў у Рызе і Дзьвінску.



Дзіцячая беларуская трупа,  
арганізаваная вучыцялем М. Талеркай у Інды, сфатаграфа-  
вана ў п'есе „Цар Максіміліян“.

\* \* \*

У дзень адкрыцця Беларускага Народнага Тэатру ў Рызе, 24 сакавіка г. г., стаўлена была вядомая п'еса Янкі купалы "ПАЎЛІНКА". П'еса прыйшла з добрым посьпехам: яна цёпла спатканы латвійскай прэсай, якая апрача рэцэнзіяў зъмясьціла яшчэ і фата-графіі артыстаў і асобныя сцэны; яна зрабіла добрае ўражанье на гледачоў, сярод якіх было шмат гасцей іншых нацыянальнасцяў, яна паказала, нарэшті, якія багатыя сцэнічныя магчымасці закла-дзены ў беларускіх п'есах і як ярка яны могуць быць выяўлены на сцэне пры належным мастацкім кіраўніцтве.

Рэжысёрам Рыскага Беларускага Народнага Тэатру запроша-ны выдатны артыста Латыскага Нацыянальнага Тэатру, грамадзя-нін Ян Шабэрт, які зъяўляецца вучням вядомага расійскага арты-сты Станіслаўскага. Першая пастаноўка была рэялістычнай, але да-лей будуць зроблены спробы і канструктыўныя.

Склад артыстаў трэба лічыць вельмі ўдалым. Нямаль усе яны выхаванцы беларускіх гімназіяў, курс якіх яны ўжо скончылі, а зараз зъяўляюцца вучыцялямі беларускіх школ у Рызе, студэнта-мі рыскіх вышэйших школ, або слухачамі дзяржаўных беларускіх настаўніцкіх курсаў у Рызе.

З маладых артыстаў прэса ўжо адмечала: Надзею Мікалаеву (Паўлінка), Міколу Трубецкага (Пранцыс) і Параскеву Раманоўскую (Альжбета).

Рыскі Беларускі Народны Тэатр ня думае абмяжавацца выключна працаю сярод рыскіх беларусаў, але намеціў сабе шэраг пастановак і ў правінцыі. Першыя дэльце пастаноўкі адбыліся ў Люцынскім павеце: 17 красавіка ў Старой Слабадзе, а 16 красавіка ў Рунданах; тутака ставілася тая-ж „Паўлінка“.



Трупа Рыскага Беларускага Народнага Тэатру на сцэне Т-ва „Беларуская Хата“ у Рызе, у п'есе „Паўлінка“.

У сваей працы Беларускі Народны Тэатр спадзяеца на падтрымку беларускага грамадзянства, Латвійскага Культурнага Фонду, які ўжо зрабіў першае невялічкае асыгнаваньне ў ліку 600 латаў, і Беларускага Аддзелу, сродкі якога хача-ж і вельмі абмежаваныя, але які таксама асыгнаваў ужо Тэатральному Т-ву 130 латаў. Есьць надзея што мястовая дума г. Рыгі таксама падтрымае Рыскі Беларускі Народны Тэатр, як падтрымоўвае яна штогоднымі субсидзіямі тэатры іншых нацыянальнасцяў, працуочыя ў Рызе.

Кастусёнак.

## Апошняя навіны з грамадзкага жыцця. У Латвіі.

**Раскол у партыі сацыял-дэмакратаў** усё больш нарастает і напружваецца. На адбыўшымся 31-га сакавіка і 1-га красавіка партыйным Кангрэсе выявілася, што ў партыі існуе трох груп: левая, або „опозыцыя“, якая дамагаеца, каб партыя прытрымоўвалася сваей праграмы, правая, або „позыцыя“, якая ўсё больш схіляеца да сацрацуніцтва з абывацелямі і буржуазіяй, і, нарэшті, сярэдняя група, якая ня ведае што ей рабіць, куды кінуцца і како падтрымліваць: „опозыцыю“, ці „позыцыю“. Гэта апошняя група атрымала на кангрэсе назоў „балота“.

Новая партыя «незалежных сацыялістаў» паўсталая аношнімі месяцамі. Партыя незалежных дамагаеца стварэння адзінага фронту ўсіх працоўных у іх змаганьні з буржуазіяй за палешашніне сваей долі. Шмат сацыял-дэмакратаў, незадаволеных унутрашней грызвёй у сваей партыі, пераходзя ў партыю незалежных сацыялістаў. Партыя незалежных выдае сваю газету пад назовам „Vards“, якая шмат піша і аб беларусах. 15 красавіка партыя рабіла ў Рызе свой першы публічны мітынг, на якім было прысутна шмат народу і паміш іншым зъявіліся і выдатнейшыя прадстаўнікі „опозыцыі“ з партыі „сацыял-дэмакратаў“.